



**ДАКУМЕНТЫ АБ ПЕРАСЯЛЕНЧЫМ  
РУХУ НАСЕЛЬНІЦТВА МІНСКАЙ  
ГУБЕРНІ Ў СІБІР У КАНЦЫ XIX –  
ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ**

Перасяленне жыхароў Мінскай губерні ва ўнутраныя губерні Расійскай імперыі, абумоўленае прычынамі эканамічнага і сацыяльнага характару, характарызавалася як шырокім размахам, так і прадстаўленасцю не аднымі выхадцамі з сялянства, але таксама дваранамі і мяшчанамі. З ліку дакументаў, якія апавядаюць аб падзеях перасялення і захоўваюцца ў фондзе **Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (НГАБ)** "Мінская губернская па сялянскіх справах прысутнасць", варта прывесці **наступныя**: прашэнні патэнцыяльных перасяленцаў, пасяменныя спісы на перасяленцаў, рапарты спраўнікаў, ведамасці аб перасяленчым руху, заключныя пастановы, службовыя запіскі, матэрыялы прыватнага ліставання.

**Прашэнні аб перасяленні.** Сялянскія прашэнні аб пераездзе ва ўнутраныя губерні Расійскай імперыі з'яўляліся прававой падставай для ўзбуджэння асобных спраў на дадзены конт. Яны маглі складацца пры валасных праўленнях легальна, як водгук на сапраўдныя заканадаўчыя акты, так і нелегальна рукамі пісьменных асоб, якія распаўсюджвалі чуткі аб перасяленні за казённы кошт або спачувалі ім. У прашэннях пералічваліся самі хадайнікі і паведамлялася аб іх жаданні перасяліцца. Пісаліся яны на імя губернатара, ад якога накіроўваліся на разгляд губернскай па сялянскіх справах прысутнасці. Присутнасць паведамляла павятовому спраўніку аб неабходнасці сабраць звесткі сацыяльна-еканамічнага кшталту аб просьбітах або атрыманы копіі пасяменных спісаў з **валаснога праўлення ці мяшчанская управы**. Пасля станоўчага рашэння прысутнасці сялянам дазвалялася накіроўваць у пэўныя губерні сваіх **хадакоў**, якія пасля вяртання паведамлялі пра магчымасць перасялення.

Звычайным элементам шараговага прашэння з'яўляецца **скарга на цяжкасці эканамічнага побыту**. Голад як спадарожнік гэтых складанасцяў, быў сур'ёзным матыватарам патэнцыяльных перасяленцаў. Сапраўдная, а месцамі паказная распач эмацыянальна насычае прашэнні і ў выразных словах перадае няпросты стан людзей, якія або былі на мяжы, або з жахам перажывалі яе набліжэнне. Жаданні набыць сваю зямлю, палепшыць матэрыяльны дабрабыт і павысіць сацыяльны стан фіксуюцца ў большасці прашэнняў акрэсленага перыяду.

"Жадалі б працаваць да апошняй кроплі крыві толькі бы на сваёй ніве" – пісалі ў сваім прашэнні да мінскага губернатара за **10 снежня 1895 г.** батракі **маёнтка Халопенічы Ляскавіцкай воласці Бабруйскага павета** [3, арк. 42]. Гаспадарчая неўстаткованасць мяжуеца з сацыяльнымі пераследамі і рэлігійным супрацьстаяннем у прашэннях аб перасяленні **Алены Корзун**, смілавіцкай яўрэйкі, хрышчанай у праваслаўе ў 1884 г., якая выйшла замуж за **Васіля Корзуна**, селяніна в. **Карзуны Смілавіцкай воласці**, і нарадзіла шэсць дзяцей [4, арк. 54–58 адв., 61–75 адв.]. У адным з прашэнняў ад **12 чэрвеня 1897 г.** яна пісала: "У цяперашні час я знаходжуся ў пакутлівым становішчы, якое праяўляеца ў наступным: пражываю паміж знаёмымі яўрэямі, якія мяне штотыдзень і штохвіліну дакарануюць такімі словамі, што не наважуся і пісаць <...> Апрача гэтага, я хацела б адукаваць сваіх дзяцей і паказаць ім прямую дарогу працаслаўя" [4, арк. 73 адв.].

Нярэдкай з'явай было прыпісацца да сям'і перасяленцаў. Селянін **Ігнат Пташнік з в. Яшкавічы Піршайскай воласці** ў сваім прашэнні акрэсліў жаданне быць прыпісаным да сям'і зяця **Канстанціна Ганчарыка**, селяніна в. **Нельбі**, які са сваімі братамі атрымаў дазвол на перасяленне. Падставай да падобнага ўчынку мог служыць факт адсутнасці ў Пташніка дзяцей, акрамя адной замужнай дачкі, а значыць, перспектывы адзінокай старасці. Сябры па сялянскіх справах прысутнасці не знайшли законных падстаў для задавальнення хадайніцтва Ігната Пташніка [8, арк. 1–4].

**Пасямейныя спісы.** Дадаткам да прашэнняў служылі копіі пасямейных спісаў, складзеныя на падставе арыгіналаў, што захоўваліся пры **мяшчанскіх управах і воласных праўленнях**. Пры незахаванасці фондаў згаданых устаноў, а таксама матэрыялаў царкоўнага ўліку копія пасямейнага спіса са справы аб перасяленні пераутвараецца ў адзіную генеалагічную крыніцу ў дачыненні да канкрэтнай сям'і. Некаторыя з пасямейных спісаў змяшчалі звесткі аб нараджэнні, узятыя з метрычных кніг, як прыклад, пасямейны спіс **Мікіты Андрэева Карноюшкі**, селяніна в. **Обча Зачысцкай воласці Барысаўскага павета**, за **1893 г.** [7, арк. 16–17].

Аднак пасямейныя спісы сустракаюцца ў перасяленчых справах не толькі ў такім выглядзе. Найбольшай інфарматыўнасцю ў плане звестак гаспадарчага характару адзначаюцца тыя пасямейныя спісы, якія складаліся непасрэдна з мэтай вызначыць эканамічнае становішча сям'і і яе здольнасць да перасялення, як, напрыклад, пасямейны спіс **Васіля Сяргеевіча Каўчаркіна**, селяніна в. **Караваева Дукорскай воласці Ігуменскага павета**, за **1895 г.** [1, арк. 44–45]. Апрача ўзросту, дадзеная форма фіксавала колькасць душ і дзесяцін зямлі, у ёй пералічвалася свойская жывёла і яе кошт, паведамлялася аб магчымасці заробкаў, прыводзіліся памеры арэнднай платы у суседніх маёнтках, нядоімак і наядуных грашовых сродкаў. Завяршалася форма сентэнцыяй заключнай пастановы губернскай прысутнасці.

**Рапарты павятовых спраўнікаў.** Апрача ўласна збору звестак эканамічнага кшталту і складання пасямейных спісаў, павятовыя спраўнікі сачылі за правапарадкам у справе перасялення. Плёткі аб пераездзе за казённы кошт прыцягвалі ўвагу павятовых паліцэйскіх управлінняў і спрыялі правядзенню аргументаваных доказанняў. Прыйставы паведамлялі спраўніку аб згаданых працэсах, аб чым ён, у сваю чаргу, дакладаў губернатару. Асобныя справы поўняцца рапартамі са звесткамі аб доказаннях з нагоды распаўсюджання чутак або бясплатным выездзе на перасяленне. Так, у **Бабруйскім павеце** у **1895–1896 гг.** да адказнасці прыцягвалі настаўніка **Бацэвіцкай народнай вучэльні**

**Саву Іванавіча Рэдзьку**, стрэлачніка станцыі **Асіповічы Вяргінца** [1, арк. 354, 355 адв.], адстаўнога пісара **Мікіту Гаўрылавіча Пятрова** [2, арк. 64, 82–85 адв.], адстаўнога радавога з сялян в. **Клюндзеўка Зембінскай воласці Сяргея Дэмітрыевіча Валчаніна** [2, арк. 64, 501–505 адв.] і іншых асоб [1, арк. 353–353 адв.; 2, арк. 69–70].

**Ведамасці аб перасяленчым руху.** Штомесяц губернскай па сялянскіх справах прысутнасцю складаліся ведамасці аб перасяленчым і хадацкім руху з асобных паветаў, дзе фіксаваліся **наступныя звесткі**: нумар па парадку, прозвішча, імя, імя па бацьку і месца пражывання просьбіта, колькасць мужчын і жанчын у сям'і, працоўных з іх ліку, колькасць дзесяцін і свойскай жывёлы, кошт усёй маё масці, памер падатку. Апошняя графа змяшчала звесткі аб выдачы або навыдачы хадацкага і перасяленчага пасведчання [5].

**Заключныя пастановы.** Заключнае рашэнне па справе перасялення выносілася на пасяджэнні прысутнасці і занатоўвалася ў **журнал па распарадчым аддзяленні**. У выпадку дазволу просьбіты атрымлівалі пасведчанні на накіраванне хадакоў ва ўнутраныя губерні з мэтай пошуку падыходзячых для пасялення тэрыторый або ўласна дазвол на перасяленне. У выпадку адмовы, прычынай чаго з'яўляўся недахоп матэрыяльных сродкаў або недастатковая колькасць працоўных, сябра прысутнасці абавязваўся патлумачыць гэта павераным. Ён жа выдаваў хадацкія пасведчанні для тых, хто атрымаў права накіроўваць хадакоў [4, арк. 519–520].

Па атрыманні заключнай пастановы праз павятовага спраўніка сяляне давалі **распіску** [9]. У выпадку звароту з апеляцыяй на рашэнне прысутнасці ў вышэйшую інстанцыю, якім з'яўлялася **Міністэрства ўнутраных спраў**, заключная пастанова паступала адтуль, абы чым таксама належала даць распіску [1, арк. 348–349 адв., 421–421 адв.].

**Службовыя запіскі.** Аб матывах, якія кіравалі сялянамі ў справе перасялення, дакладней інфармацыі няма ў большай частцы матэрыялаў перасяленчага справаводства. Бюракратычны механізм цікавіўся глыбіннымі прычынамі

падзеі толькі пры наяўнасці раздражняльных фактараў (напрыклад чутак аб бясплатным пасяленні за казённы кошт). Аднак ініцыятыва асобных прадстаўнікоў мясцовай улады магла пайсці далей за практику стандартнага выканання ўрадавых функцый. Адна з праяў такай ініцыятыўнасці – службовая запіска. У якасці прыкладу згадаем запіску **стацкага радцы К. Бандурына**, падатковага інспектара **Барысаўскага павета**, які 1 ліпеня 1898 г. сведчыў аб прычынах перасяленчай актыўнасці сялян Барысаўскага павета. Асноўнымі прычынамі ён называў: 1) "адсутнасць ў народзе таго святоага пачуцця, якое прывязвае чалавека да радзімы, а адсюль – схільнасць да некаторага вандроўнага ладу жыцця"; 2) "малапісменнасць, або лепей сказаць, амаль пагалоўная сялянская непісменнасць, якая пасяляе ў народзе недавер да чыноўніцкага прадстаўніцтва і бязмежны давер да шарлатанаў і прайдзісветаў"; 3) "закаранелая, спадчынная звычка селяніна – беларуса да летуценнасці ў адносінах да зямельнай працы". Цікавым падаецца і вопыт **дыялогу** Бандурына з асобнымі барысаўскімі сялянамі: "Вынікі перамоў зводзяцца да таго, што яны не скардзяцца на малую колькасць зямлі ў сябе дома, а едуць у Сібір таму, што іншыя едуць і што там, як кажуць, жыць лепей, а па прыбыцці на месца даюць быццам бы шмат зямлі і грошай на гаспадаранне. А ці не шкада вам пакідаць наследжаныя месцы, радзіму? Шкада то шкада, але гавораць, там жыць прывольней, а едзем значыць з усёй раднёй, дык чаго ж шкадаваць радзіму" [6, арк. 18–21 адв.].

**Матэрыялы прыватнага ліставання.** Эпістальярны наратыў рэдка сустракаецца ў матэрыялах справаводства па перасяленчых справах і звязаны з правядзеннем судовых дазнанняў, якія маглі распачынацца з прычыны нелегальнага перасялення і агітацыі да яго. Змест ліста раскрывае ход думак чалавека, падае звесткі пра ўзоровень адукаванасці, адасабляе эмацыйны стан, а, галоўнае, апавядае аб падзеях, што выходзяць за рамкі шараговых і могуць быць цікавымі для адрасатаў. Прыкладам прыватнага ліставання,



Перасяленец у Сібір з Вілейскага павета Мінскай губерні.

Пачатак XX ст.

якое апавядзе аб абставінах пражывання перасяленцаў на новым месцы, з'яўляеца карэспандэнцыя **сялянскай сям'і Шахлевічаў з мястэчка Раманаў Слуцкага павета**, якая перасялілася ва Усурыйскі край у 1898–1899 гг.

Як паведамляў 17 лютага 1900 г. у сваім рапарце на імя мінскага губернатара **слуцкі павятовы спраўнік Э.-Г. Штрыкер**, перасяленцы рух у Раманаўскай воласці пачаўся з селяніна **Антона Сямёновіча Шахлевіча**, які выехаў "некалькі гадоў таму назад першапачаткова ў гор. Адэсу, а затым у Приморскую вобласць, дзе ён пасяліўся ў сяле Вядзёнцы. У мінулым годзе гэты Шахлевіч выклікаў да сябе свайго бацьку і трох чалавек родзічаў, лісты якіх паўплывалі на сялян настолькі пабуджальнымі вобразам, што ў выніку <...> 8 лютага выехала адразу 15 чалавек і чатыры з іх з сем'ямі" [10, арк. 1–1 адв.]. Трэба адзначыць, што выклік Шахлевіча меў поспех таксама дзякуючы лістам дамоў. Так, 24 чэрвеня 1898 г. ён паведамляў бацькам – **Сямёну Іванавічу і Аляксандры Піліпаўне Шахлевічам**: "У нашым месцы вялікая сціснутасць, як кажуць курыцу і свінню трэба на вяроўцы трymаць, а каб зарабіць капейку трэба ісці прасіца да якога-небудзь пархатага або ляха, які будзе стаяць над шыяй. Тут жа вельмі добрае [месца] і прыволле для жывёлы. Можна трymаць колькі сілы хопіць, накасіць, а травы дастаткова і не такая як у нас, зямлі

таксама. Рыбы ўдосталь: сазана, асятра, калугі і такой як у нас. А асаблівай рыбы пад называй "кета", якая жыве ў морах, увесень ідзе па рэках такая колькасць, што адным толькі невадам выцягваюць ад 25 да 150 штук <...> Капейку можна зарабіць таксама: у свабодны час насекмы бярвення і сплавіць або гужом вывесці або дроўнарыхтаваць <...> Часу ніколі не згубіш і не трэба ісці кланяцца, каб здабыць капейку. Такім чынам, утрая лепши чым у нас <...>" [10, арк. 13–13 адв.].

Сямён Іванавіч Шахлевіч, перасяліўшыся да сына працягнуў у сваіх лістах распечатую ім агітацыю да перасялення. Да матэрыялаў следства быў далучаны яго ліст да дачкі **Марыі** і яе мужа **Цімафея Якаўлевіча Ярмолаў**, датаваны **снежнем 1899** г. У лісце Шахлевіч – старэйшы, чаргуючы прывітанні суседзям са сваімі станоўчымі ўражаннямі аб новым месцы пражывання, не забываўся запрашаць на сталае перасяленне: "Калі хочаш, дык і прыезджай. Тут жывець можна, зямлі колькі заўгодна, платы ніякай няма. Тут жывуць людзі па пятнаццаць гадоў і дагэтуль нічога не плаціць" [10, арк. 15].

Такая агітацыя мела свой плён не толькі з-за добрых перспектыв, якія майваліся аўтарамі лістоў, але і з-за адпаведнай актыўнасці Цімафея Ярмолы, які, "атрымліваючы ад сваіх родзічаў лісты, пачаў чытаць іх сваім аднасельцам і праноўваць сваё спрыянне ў перасяленні". Сам Цімафей харектарызуваўся спраўнікам як суцяжнік, нецвярозы і дзёрзкі марнатаўца [10, арк. 1 адв.–2], некаторыя лісты пісаў самастойна і прыпісваў іх аўтарства перасяленцам [10, арк. 5]. Восем сведкаў, апытаных па справе, не выявілі за ім выпадкаў атрымання грошай, а толькі адзначалі, што падае "свае парады і прад'яўленыя лісты за пачастунак, жадаючы пры нецвярозым жывеці піць за чужсыя гроши" [10, арк. 5].

Такім чынам, навуковы патэнцыял справаводчых матэрыялаў аб перасяленні беларусаў у цэнтральныя губерні Расійскай імперыі ў канцы XIX – пачатку XX ст. базіруеца не толькі на важнасці статыстычных і сацыялагічных назіранняў, але і на значных блоках антрапалагічнай інфармацыі з галіны рэгіональнай і штодзённай гісторыі, мікрагісторыі.

1. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). – Ф. 242. – Воп. 1. – Спр. 2629. – Справа па прашэнні сялян Бабруйскага, Ігуменскага, Мінскага паветаў Мінскай губерні аб перасяленні іх на казённыя землі ў Сібір (1895–1896).

2. Там жа. – Ф. 242. – Воп. 1. – Спр. 2677. – Справа па прашэнні сялян Мінскай губерні аб перасяленні іх на казённыя землі ў Сібір (1896–1897).

3. Там жа. – Ф. 242. – Воп. 1. – Спр. 2682. – Справа па прашэнні двараан, мяшчан і сялян Бацэвіцкай, Брожскай, Гарадкоўскай, Горкаўскай, Качэрыцкай, Ляскавіцкай, Новадарожскай, Туркаўскай валасцей Бабруйскага павета Мінскай губерні аб перасяленні іх на казённыя землі ў Сібір (1896).

4. Там жа. – Ф. 242. – Воп. 1. – Спр. 2684. – Справа па прашэнні сялян Ігуменскага павета Мінскай губерні аб перасяленні іх на казённыя землі ў Сібір (1896–1897).

5. Там жа. – Ф. 242. – Воп. 1. – Спр. 2782–2805, 2865–2881, 2932–2951, 2980–2988. – Ведамасці аб хадацкім і перасяленчым руху сялян Мінскай губерні (1898–1901).

6. Там жа. – Ф. 242. – Воп. 1. – Спр. 2808. – Справа па прашэннях сялян Бабруйскага, Ігуменскага, Мінскага паветаў Мінскай губерні аб перасяленні на казённыя землі ў Сібір (1898).

7. Там жа. – Ф. 242. – Воп. 1. – Спр. 2882. – Справа па хадайніцтву сялян і мяшчан Барысаўскага і Бабруйскага паветаў Мінскай губерні аб перасяленні ў Сібір (1899).

8. Там жа. – Ф. 242. – Воп. 1. – Спр. 2887. – Справа па хадайніцтву сялян розных валасцей Ігуменскага, Мінскага і Барысаўскага паветаў Мінскай губерні аб перасяленні ў Сібір. Ведамасці аб перасяленчым і хадацкім руху з Мінскай губ. ў Сібір (1899).

9. Там жа. – Ф. 242. – Воп. 1. – Спр. 2898. – Рапарт Святавольскага валаснога праўлення Пінскага павета Мінскай губерні і распіска сялян вёсак Доўгая (Т. Малінчык, Я. Ілляновіч, М. Леановіч), Турная (Д. Радзівон) і Малая Гаць (К. Стральчук) Пінскага павета аб паведамленні ім рашэння прысутнасці аб адмове ў перасяленні на казённыя землі ў Сібір (1899).

10. Там жа. – Ф. 242. – Воп. 1. – Спр. 2899. – Справа па рапарту слуцкага павятовага спраўніка аб прычынах масавага перасялення ў Сібір сялян мястэчка Раманава, вёсак Шалавічы, Падлессе і Евангелевічы Раманаўскай воласці Слуцкага павета Мінскай губерні ва Усурыйскі край (1899–1900).

**Вадзім Урублеўскі**  
галоўны архівіст аддзела публікацыі дакументаў  
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі,  
кандыдат гістарычных навук